

## **Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь**

**Вучэбна-метадычнае аб'яднанне па адукацыі ў вобласці  
прыродакарыстання і лясной гаспадаркі**

### **ЗАЦВЯРДЖАЮ**

Першы намеснік Міністра адукацыі  
Рэспублікі Беларусь

\_\_\_\_\_ I.A. Старатава  
«\_\_\_\_\_» 202\_\_ г  
Рэгістрацыйны № ТД-\_\_\_\_\_ /тып.

## **ГЛЕБАЗНАЎСТВА З АСНОВАМІ АГРАХІМІІ**

**Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне  
для спецыяльнасці 1-75 02 01 Садова-парковае будаўніцтва**

### **УЗГОДНЕНА**

Першы намеснік Міністра лясной  
гаспадаркі Рэспублікі Беларусь

\_\_\_\_\_ А.М. Драгун  
«\_\_\_\_\_» 202\_\_ г

### **УЗГОДНЕНА**

Старшыня Вучэбна-метадычнага  
аб'яднання па адукацыі ў вобласці  
прыродакарыстання і лясной гаспадаркі  
\_\_\_\_\_ I.B. Войтаў

«\_\_\_\_\_» 202\_\_ г

### **УЗГОДНЕНА**

Начальнік Галоўнага ўпраўлення  
прафесійнай адукацыі Міністэрства  
адукацыі Рэспублікі Беларусь

\_\_\_\_\_ С.А. Каспяровіч  
«\_\_\_\_\_» 202\_\_ г

### **УЗГОДНЕНА**

Праектар па навукова-метадычнай работе  
Дзяржаўнай установы адукацыі  
«Рэспубліканскі інстытут вышэйшай  
школы»

\_\_\_\_\_ I.B. Цітовіч  
«\_\_\_\_\_» 202\_\_ г

Эксперт-нормакантралёр

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г

Мінск 202

## **СКЛАДАЛЬNIКІ:**

Юрэня А.У., дацэнт кафедры лясных культур і глебазнаўства ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхнагічны ўніверсітэт», кандыдат сельскагаспадарчых навук;

Сакалоўскі І.В., дацэнт кафедры лясных культур і глебазнаўства ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхнагічны ўніверсітэт», кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт.

## **РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

Кафедра глебазнаўства і зямельна-інфармацыйных сістэм Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта;

А.А. Аўсей, начальнік навуковага аддзела ўстановы "Рэспубліканскі лясны селекцыйна-насенняводчы цэнтр".

## **РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ Ў ЯКАСЦІ ТЫПАВОЙ:**

**Кафедрай лясных культур і глебазнаўства ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхнагічны ўніверсітэт»** (пратакол № 2 ад 20 верасня 2021 г.);

**Навукова-метадычным саветам** установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхнагічны ўніверсітэт» (пратакол № 2 ад 27 кастрычніка 2021 г.).

**Навукова-метадычным саветам** па лясной гаспадарцы Вучэбна-метадычнага аб'яднання па адукацыі ў вобласці прыродакарыстання і лясной гаспадаркі (пратакол № 2 ад 28 кастрычніка 2021 г.).

Адказныя за рэдакцыю А.У. Юрэня, І.В. Сакалоўскі

Адказныя за выпуск А.У. Юрэня, І.В. Сакалоўскі

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

### **Актуальнасць вывучэння вучэбнай дысцыпліны**

Дысцыпліна «Глебазнаўства з асновамі аграфіі» з'яўляецца адной з важных дысцыплін пры падрыхтоўцы інжынераў садова-парковага будаўніцтва і ставіць сваёй задачай забеспячэнне неабходнымі ведамі спецыялістаў у вобласці глебазнаўства і аграфіі пры вырошчванні дрэвавых і хмызняковых парод. Глебазнаўства ўяўляе сабой сістэму разнастайных мэтаўых мерапрыемстваў, накіраваных на рацыянальнае выкарыстанне зямель, аптымізацыю мінеральнага жыўлення раслін, павышэнне іх прадуктыўнасці, устойлівасці і якасці, захаванне і аднаўленне краявіднага складу насаджэнняў, паляпшэнне экалагічнай абстаноўкі.

### **Мэты і задачы вывучэння вучэбнай дысцыпліны**

Глебазнаўства з асновамі земляробства вывучае заканамернасці ўтварэння глеб, іх класіфікацыю, уласцівасці, выкарыстанне; распрацоўвае метады паляпшэння ўрадлівасці, аховы ад забруджвання і дэградацыі.

**Мэтай** вывучэння дысцыпліны з'яўляецца прафесійная падрыхтоўка будучых інжынераў садова-парковага будаўніцтва ў вобласці глебазнаўства і аграфіі.

#### **Задачы вучэбнай дысцыпліны:**

- даць веды аб фарміраванні глеб, глебавага покрыву ў залежнасці ад змены фактараў глебаўтварэння;
- сформіраваць веды аб рацыянальным выкарыстанні глеб, аб шляхах захавання і павелічэння іх урадлівасці.

Дадзеная вучэбная дысцыпліна ў далейшым будзе з'яўляцца асноватворнай пры засваенні студэнтамі адукатыўнай праграмы вышэйшай адукатыўнай першай ступені па спецыяльнасці 1-75 02 01 «Садова-парковае будаўніцтва». Дысцыпліна «Глебазнаўства з асновамі аграфіі» цесна звязана з іншымі дысцыплінамі. Папярэднічае дадзенай дысцыпліне вывучэнне такіх дысцыплін, як «Экалогія з асновамі метэаралогіі», «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін».

### **Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны**

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Глебазнаўства з асновамі аграфіі» у студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 «Садова-парковае будаўніцтва» **фарміруецца кампетэнцыя БПК-11** – студэнт павінен быць здольным прымяняць палявыя і лабараторныя метады даследавання глеб для праектнай, будаўнічай і агратэхнічнай дзейнасці, вызначэння аптымальнага варыянта вытворчага і тэхналагічнага працэсу ў мэтах паляпшэння ўрадлівасці глеб і прадуктыўнасці дэкаратаўных насаджэнняў.

У выніку вивучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:

**ведаць:**

- фактары і агульную схему глебаўтварэння;
- склад, уласцівасці і рэжымы глеб;
- глебавае покрыва планеты Зямля;
- сучасную генетычную класіфікацыю глеб;
- узаемасувязь паміж ўрадлівасцю глебы і ростам дрэў;
- асаблівасці прыгатавання субстратаў;
- віды апрацоўкі глеб, навуковыя асновы прымянея севазваротаў, арганічныя і мінеральныя ўгнаенні;

**умець:**

- выкарыстоўваць палявыя і лабараторныя метады даследавання глеб;
- праводзіць апісанне глеб;
- складаць глебавую карту, картаграмы кіслотнасці і забяспечанасці элементамі жыўлення, картасхему рацыянальнага размеркавання дрэвавых парод;
- прымяняць розныя віды апрацоўкі глеб і севазвароты;
- ацэньваць забяспечанасць глеб і субстратаў элементамі жыўлення раслін і ўстанаўліваць норму ўнісення ўгнаенняў;
- праводзіць падбор дрэвавых парод у залежнасці ад прыкмет і ўласцівасцей глебы;

**валодаць:**

- метадамі вызначэння хімічнага саставу, агульных фізічных, аграфічных уласцівасцей глебы;
- навыкамі складання картаграм кіслотнасці і забяспечанасці глеб элементамі жыўлення раслін;
- метадамі рэгулявання паветранага, цеплавога і воднага рэжымаў сельскагаспадарчых і лясных глеб;
- метадамі паляпшэння ўрадлівасці і аховы глеб;
- метадамі даследавання глеб у палявых умовах;
- метадамі даследавання субстратаў для вырошчвання раслін;
- пытаннямі тэхнікі бяспекі пры правядзенні палявых і лабараторных даследаванняў.

У працэсе выкладання дысцыпліны студэнты павінны пазнаёміцца з дасягненнямі айчыннай і замежнай навукі па глебазнаўству і аграфіі.

## Структура зместу вучэбнай дысцыпліны

На вивучэнне дадзенай дысцыпліны адводзіцца 244 гадзіны, у тым ліку аўдытарных гадзін – 158. Прыйкладнае размеркаванне па відах заняткаў наступнае: 68 гадзін лекцый, 72 гадзіны лабараторных, 18 гадзін практычных заняткаў.

Лекцыі, практычныя і лабараторныя заняткі рэкамендуецца праводзіць у спецыялізаваных аўдыторыях, якія маюць неабходныя матэрыялы, абсталяванне, прыборы.

## Прыкладны тэматычны план дысцыпліны

№ п.п.	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін		
		Лекцыі	Практыч ная заняткія	Лабара торныя заняткі
	<b>Раздел 1. Асновы геалогіі</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
1.1	Уводзіны ў курс	1	—	—
1.2	Геасферы планеты Зямля і іх характеристыка	1	—	—
1.3	Эндагенные геологичные процессы	2	—	4
1.4	Экзогенные геологичные процессы і іх роля ў фарміраванні рельефу і глебаўтвораючых парод	2	4	4
	<b>Раздел 2. Глебаўтарэнне, састаў і ўласцівасці глеб</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>52</b>
2.1	Гісторыя развіцця глебазнаўства	2	—	—
2.2	Агульная схема, сутнасць і фактары глебаўтарэння	2	2	—
2.3	Марфалагічныя прыкметы глеб	2	2	4
2.4	Мінералагічны склад і хімічны састаў глебы	2	—	16
2.5	Грануламетрычны склад глебы. Класіфікацыя глеб па грануламетрычным складзе	2	—	8
2.6	Арганічнае рэчыва і гумус глебы. Тыпы гумусу. Экалагічная роля гумусу	2	—	4
2.7	Глебавыя калоіды. Паглынальная здольнасць глебы і яе роля ў фарміраванні ўрадлівасці	2	—	—
2.8	Кіслотнасць, шчолачнасць, буфернасць глеб. Глебавы раствор	2	—	12
2.9	Водны рэжым і водныя ўласцівасці глеб. Глебава-гідралагічныя канстанты	2	—	4
2.10	Паветраны рэжым і паветраныя ўласцівасці глеб. Цеплавы рэжым і цеплавыя ўласцівасці глеб	2	—	—
2.11	Агульныя фізічныя і фізіка-механічныя ўласцівасці глеб. Структура і радыёактыўнасць глеб	2	—	4
	<b>Раздел 3. Класіфікацыя і геаграфія глеб</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	—
3.1	Класіфікацыя глеб	2	—	—
3.2	Глебы Арктыкі і тундры. Мярзлотна-таёжныя глебы	2	—	—
3.3	Глебы таёжна-лясной зоны	2	2	—
3.4	Балотныя і балотна-падзолістыя глебы	2	2	—
3.5	Глебы лесастэпу і стэпу	2	—	—
3.6	Глебы пустыні суббарэальнага поясу. Глебы горных вобласцей	2	—	—
3.7	Глебы субтропікаў і тропікаў	2	—	—
3.8	Засоленныя глебы	2	—	—

№ лекції	Назва раздела, темы	Колькасць аудыторных гадзін		
		Лекцыі	Практичныя заняткія	Лабараторныя заняткі
3.9	Глебы рачных поймаў	2	—	—
	<b>Раздел 4. Вывучэнне, ацэнка і ахова глеб</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	—
4.1	Даследаванне глеб. Глебавыя карты. Банітаванне і эканамічна ацэнка глеб	2	2	—
4.2	Групіроўка глеб. Глебава-тыпалагічныя группы	2	2	—
4.3	Эрозія і забруджванне глеб. Урадлівасць глебы	2	—	—
	<b>Раздел 5. Асновы аграхіміі</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
5.1	Гісторыя развіцця, метады і задачы аграхіміі	2		
5.2	Роля хімічных элементаў у жыццядзейнасці раслін	2		
5.3	Жыўленне раслін	2		
5.4	Апрацоўка глебы	2		
5.5	Арганічныя ўгнаенні	2		
5.6	Мінеральныя і бактэрыяльныя ўдабрэнні. Мікраудабрэнні	2	2	4
5.7	Субстраты і асаблівасці вырошчвання раслін у цяпліцах	2		4
5.8	Севазвароты і іх класіфікацыя. Папары. Пустазелле	2		4

## ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

### РАЗДЕЛ 1. АСНОВЫ ГЕАЛОГИИ

#### **Тэма 1.1. Увядзенне у курсе. Геасферы планеты Зямля і яе характеристы**

Арганізацыя курса, яго змест, сувязь з іншымі дысцыплінамі і месца ў падрыхтоўцы спецыялістаў. Агульны змест геалогіі. Будова Зямлі. Характарыстыка геасфер. Атмасфера. Будова зямной кары. Біясфера.

#### **Тэма 1.2. Эндагенные геологічныя процэсы**

Эндагенные геологічныя процэсы і яе роля ў фарміраванні Зямлі. Вулканізм. Распаўсядженне вулканаў. Прадукты вулканічных вывяржэнняў. Землетрасенні. Тыпы землетрасенняў. Прагназаванне землетрасенняў. Рухі зямной кары. Працэсы гораўтварэння. Горныя пароды. Падзяленне горных парод па яе паходжанні. Першасныя інтрузійныя і эфузійныя магматычныя пароды. Сучасны ўзел магматычных горных парод у глебаўтварэнні.

#### **Тэма 1.3. Экзагенные геологічныя процэсы і яе роля ў фарміраванні рэльефу і глебаўтваральных парод**

Галоўныя агенты экзагенных процэсаў. Сутнасць процэсаў выветрывання. Фізічнае, хімічнае і біялагічнае выветрыванне. Роля жывых арганізмаў у процэсе выветрывання. Вынікі процэсу выветрывання. Геалагічная дзейнасць ветру. Утварэнне эоловых адкладанняў і формаў рэльефу. Геалагічная дзейнасць паверхневага сцёку, падземных водаў. Грунтавыя воды і верхаводка. Міжпластовыя воды: напорныя (артэзіянскія) і безнапорныя. Роля грунтавых водаў у жыцці лесу. Геалагічная дзейнасць ракі, возера, балота. Развіццё рачной даліны. Геалагічная дзейнасць леднікоў. Ледніковыя формы рэльефу. Флювіяглациальныя і азёрна-ледніковыя адкладанні і ўтвораныя імі формы рэльефу. Геалагічная дзейнасць мора. Асадковыя горныя пароды, спосабы ўтварэння і класіфікацыя (элювій, дэлювій, пралювій, аллювій). Роля асадковых горных парод у глебаўтварэнні.

#### **Тэма 1.4. Гісторыя развіцця Зямлі. Формы рэльефу**

Гістарычная геалогія. Дзяленне гісторыі Зямлі на эры, перыяды. Змяненне фізіка-геаграфічных умоў і развіццё жыццёвых формаў па перыядах.

Геамарфалогія. Уяўленне аб макра-, меза-, і мікрарэльефе. Асноўныя формы рэльефу.

### РАЗДЗЕЛ 2. ГЛЕБАЎТВАРЭННЕ, САСТАЎ І ЎЛАСЦІВАСЦІ ГЛЕБ

#### **Тэма 2.1. Гісторыя развіцця глебазнаўства**

Асноўныя задачы глебазнаўства. Глеба – прыроднае цела і асноўны

сродак вытворчасці. Значэнне глебазнаўства ў лясной і сельскай гаспадарцы. Этапы развіцця глебазнаўства. В.В. Дакучаеў – заснавальнік сучаснага генетычнага глебазнаўства. Развіццё генетычнага глебазнаўства ў працах М.М. Сібірцева, П.А. Костычава, К.Д. Глінкі, П.С. Касовіча, Г.М. Высоцкага, В.Р. Вільямса, К.К. Гедройца, Д.М. Пранішнікава і інш. Развіццё глебазнаўства ў замежжы. Я.М. Афанасьеў – заснавальнік глебазнаўства на Беларусі.

### **Тэма 2.2 Агульная схема, сутнасць і фактары глебаўтварэння**

Агульная схема глебаўтварэння. Фарміраванне ўрадлівасці глебы, як вынік сінтэзу і разбурэння арганічнага рэчыва, узаемадзеяння яго з мінеральнай часткай глебы і акумуляцыя элементаў жыўлення ў паверхневых гарызонтах рыхлай горнай пароды. Сутнасць працэсу глебаўтварэння. Раслінны і жывёльны свет, мікраарганізмы як акумулятары біягенных элементаў у глебе. Стадыі развіцця глебы. Вучэнне В.В. Дакучаева аб фактарах глебаўтварэння. Клімат, глебаўтваральныя пароды, раслінны і жывёльны свет, рэльеф, узрост краіны, гаспадарчая дзейнасць чалавека як фактары глебаўтварэння. Галоўныя глебаўтваральныя пароды, іх паходжанне і ўласцівасці: марэны, водна-ледніковыя, азёрна-ледніковыя, старажытнаалювіяльныя і сучасныя аллювіяльныя, лёсападобныя, эоловыя і марскія адкладанні, покрыўныя суглінкі і гліны, лёсы.

### **Тэма 2.3 Марфалагічныя прыкметы глеб**

Уяўленне аб марфалагічных прыкметах глебы. Працягласць глебавага профілю і яго будова. Генетычныя гарызонты і іх асаблівасці ў залежнасці ад глебаўтваральнага працэсу. Галоўныя марфалагічныя прыкметы генетычных гарызонтаў: афарбоўка, грануламетрычны склад, структура, уключэнні, увільгатненне, новаўтварэнні, размеркаванне карэння. Значэнне марфалагічных прыкмет пры даследаванні глеб.

### **Тэма 2.4 Мінералагічны склад і хімічны састаў глеб**

Глебаўтваральныя мінералы. Асноўныя прыкметы вызначэння мінералаў. Першасныя і другасныя мінералы. Класіфікацыя мінералаў. Мінералы-элементы, галоідныя злучэнні, аксіды, сярністая злучэнні, солі кіслародных кіслот, арганагенные злучэнні. Утварэнне другасных мінералаў. Значэнне асобных мінералаў у працэсах глебаўтварэння і фарміраванні ўрадлівасці глеб. Хімічны састаў зямной кары і глебаўтваральных парод.

### **Тэма 2.5. Грануламетрычны склад глеб. Класіфікацыя глеб па грануламетрычным складзе**

Грануламетрычны склад глебаўтваральных парод і глеб. Класіфікацыя грануламетрычных элементаў па М.А. Качынскаму і іх уласцівасці. Класіфікацыя глеб па грануламетрычным складзе. Палявыя і лабараторныя метады вызначэння грануламетрычнага складу глеб. Уплыў грануламетрычнага складу на ўласцівасці глебы. Прадукты юнасць і састаў

насаджэнняў у залежнасці ад грануламетрычнага складу глебаўтваральнай пароды.

### **Тэма 2.6. Арганічнае рэчыва і гумус глеб. Тыпы гумусу. Экалагічная роля гумусу**

Арганічнае рэчыва глеб. Глебавы гумус. Развіццё навукі аб гумусе ў працах замежных і айчынных вучоных. Крыніцы арганічнага рэчыва. Памеры паступлення арганічнага рэчыва ў глебу ў розных кліматычных зонах. Састаў глебавага гумусу. Працэсы мінералізацыі і гуміфікацыі. Групавы і фракцыйны састаў глебавага гумусу. Характарыстыка асноўных груп гумусавага рэчыва. Тыпы гумусу. Фарміраванне тыпаў гумусу ў розных кліматычных умовах. Роля глебаўтваральнай пароды ў раскладанні і сінтэзе глебавага гумусу. Уплыў вільгаці, аэрацыі, тэмпературы, рэакцыі глебавага асяроддзя на гумусаўтварэнне. Роля мікраарганізмаў у працэсах трансфармавання арга-нічнага рэчыва. Роля ферментаў у гумусаўтварэнні. Экалагічная роля гумусу. Прыёмы рэгулявання назапашвання гумусу ў глебах.

### **Тэма 2.7. Глебавыя калоіды. Паглынальная здольнасць глеб і яе роля ў фарміраванні ўрадлівасці**

Глебавыя калоіды і іх паходжанне. Роля К.К.Гедройца і іншых глебазнаўцаў у развіцці навукі пра глебавыя калоіды і паглынальную здольнасць глеб. Будова глебавай міцэлы. Гідрафобныя і гідрафільныя глебавыя калоіды. Утварэнне золяў і геляў, і іх роля ў глебаўтварэнні. Працэсы каагуляцыі і пептызацыі. Віды паглынальной здольнасці глеб (механічная, фізічная, хімічная, фізіка-хімічная, біялагічная). Глебава паглынальны комплекс, ёмістасць абмену, энергія паглынання. Уплыў паглынутых катыёнаў на фізічныя і хімічныя ўласцівасці глеб. Сучасныя ўяўленні аб глебавых калоідах.

### **Тэма 2.8. Кіслотнасць, шчолачнасць, буфернасць глеб. Глебавы раствор**

Глебавая кіслотнасць і шчолачнасць, іх формы і метады вызначэння. Прыёмы рэгулявання саставу паглынутых катыёнаў і рэакцыі глеб. Ёмістасць паглынання, насычальнасць і буфернасць глебы. Уяўленне аб глебавым растворы. Хімічны састаў і фізічны стан глебавага раствора. Метады вылучэння глебавага раствора. Рэакцыя глебавага раствора ў залежнасці ад працэсу глебаўтварэння. Значэнне глебавага раствора ў глебаўтварэнні і жыўленні раслін.

### **Тэма 2.9. Водны рэжым і водныя ўласцівасці глеб. Глебава-гідралагічныя канстанты**

Вільготнасць глеб. Крыніцы паступлення вады ў глебу. Водныя ўласцівасці глебы: гіграскапічнасць, водапрапушчальнасць, вільгаціёмістасць, водапад'ёмная і водаўтримальная здольнасць. Метады

вызначэння вільготнасці глебы. Даступнасць глебавай вільгаці для раслін. Глебава-гідрагічныя канстанты. Каэфіцыент завядання раслін. Водны баланс глеб. Тыпы воднага рэжыму глеб: мярзлотны, прамыўны, перыядычна прамыўны, непрамыўны, выпатны, іррыгацыйны. Гідрагічная роля насаджэннаў.

### **Тэма 2.10. Паветраны рэжым і паветраныя ўласцівасці глеб. Цеплавы рэжым і цеплавыя ўласцівасці глеб**

Глебавае паветра і яго склад. Катэгорыі глебавага паветра. Паветраныя ўласцівасці глеб. Газаабмен паміж глебай і атмасферай. Цеплавыя ўласцівасці глеб. Крыніцы цяпла ў глебе. Цеплапаглынальная здольнасць глеб, цяплаёмістасць, цеплаправоднасць. Уплыў грануламетрычнага складу, арганічнага рэчыва, структуры, вільготнасці на цеплавы рэжым глеб. Тыпы цеплавога рэжыму глеб: мярзлотны, працягла сезоннапрамярзальны, непрамярзальны. Роля ляснога падсцілу, расліннага покрыва, саставу і паўнаты дрэвастояў на фарміраванне цеплавога рэжыму.

### **Тэма 2.11. Агульныя фізічныя і фізіка-механічныя ўласцівасці глеб. Структура і радыёактыўнасць глеб**

Фізічныя і фізіка-механічныя ўласцівасці глебы: шчыльнасць, шчыльнасць цвёрдай фазы глебы, порыстасць, ліпкасць, пластычнасць, усадка, набуханне, звязнасць, удзельнае супраціўленне. Залежнасць фізіка-механічных уласцівасцей ад грануламетрычнага складу, вільготнасці і структуры глебы. Уплыў фізічных і фізіка-механічных уласцівасцей на развіццё раслін і ўрадлівасць глебы. Структурнасць глеб. Структура глебы як адна з асноўных яе прыкмет. Віды структур. Водатрываласць агрэгатаў. Дысперснасць глеб. Структурны стан глебы і яго значэнне ў земляробстве. Шляхі стварэння і падтрымання структуры глебы. Радыёактыўнасць глеб. Натуральная і штучная радыёактыўнасць. Радыёактыўныя элементы і іх распаўсюджанне ў глебе. Міграцыя радыёактыўных элементаў у глебе.

## **РАЗДЗЕЛ 3. КЛАСІФІКАЦЫЯ І ГЕАГРАФІЯ ГЛЕБ**

### **Тэма 3.1. Класіфікацыя глеб**

Класіфікацыйная проблема і яе значэнне ў глебазнаўстве. Класіфікацыі глеб у дакучаеўскі перыяд. Генетычныя класіфікацыі В.В. Дакучаева і М.М. Сібірцева. Класіфікацыя глеб у замежжы. Прынцыпы сучаснай класіфікацыі глеб. Асноўныя таксанамічныя адзінкі класіфікацыі глеб: тып, падтып, род, від, разнавіднасць. Класіфікацыя глеб на Беларусі. Вертыкальная і гарызантальная занальнасць глебавага покрыва.

### **Тэма 3.2. Глебы Арктыкі і тундры. Мярзлотна-таёжныя глебы**

Глебы Арктыкі і тундры. Прыродныя ўмовы і іх асаблівасці: клімат, рэльеф, глебаутваральныя пароды, расліннасць. Мярзлотныя з'явы. Падзяленне тундры на падзоны і іх асаблівасці. Лесатундра. Асноўныя

накірункі глебаўтваральнага працэсу. Класіфікацыя глеб тундры, іх будова, уласцівасці. Выкарыстанне глеб тундры. Распаўсюджанне мярзлотна-таёжных глеб: мярзлотна-таёжныя глеявыя, мярзлотна-таёжныя неаглеенныя, падбуры, палевыя мярзлотна-таёжныя.

### **Тэма 3.3. Глебы таёжна-лясной зоны**

Межы і плошча таёжна-лясной зоны. Прывродныя ўмовы таёжна-лясной зоны. Падзяленне таёжна-лясной зоны на падзоны. Паўночная, сярэдняя, паўднёвая тайга. Прывродныя ўмовы падзон: клімат, рэльеф, глебаўтваральныя пароды, расліннасць. Асноўныя глебаўтваральныя працэсы. Падзолаўтварэнне. Падзолістыя глебы, іх класіфікацыя, будова і ўласцівасці. Дзярновы працэс глебаўтварэння і роля травяністай расліннасці ў яго развіцці. Дзярновыя глебы, іх класіфікацыя, будова і ўласцівасці. Дзярнова-карбанатныя глебы і іх уласцівасці. Дзярнова-падзолістыя глебы, іх класіфікацыя, будова і ўласцівасці. Асноўныя накірункі рацыянальнага выкарыстання ўрадлівасці глеб таёжна-лясной зоны.

### **Тэма 3.4. Балотныя і балотна-падзолістыя глебы**

Распаўсюджанне балотаў. Балотны працэс глебаўтварэння. Торфанаўзапашванне і аглюенне. Тыпы забалочвання. Нізінныя, пераходныя і верхавыя балоты. Водны рэжым балотаў. Драўняная і травяністая расліннасць розных тыпаў балот. Уласцівасці торфу. Класіфікацыя балотных глеб у залежнасці ад таўшчыні тарфянай залежы. Меліярацыя і выкарыстанне балотных і забалочаных глеб. Прывроднае значэнне балотаў і балотных глеб.

### **Тэма 3.5. Глебы лесастэпу і стэпу**

Межы лесастэпу і стэпу. Прывродныя ўмовы: клімат, рэльеф, глебаўтваральныя пароды, расліннасць. Асаблівасці глебаўтварэння ў лесастэпе і стэпе. Шэрыя лясныя глебы, класіфікацыя, будова, уласцівасці. Гіпотэзы паходжання чарназёмаў. Чарназёмы лесастэпу і стэпу. Лугава-чарназёмныя глебы. Каштанавыя і лугава-каштанавыя глебы. Меры барацьбы з засухай. Выкарыстанне глеб лесастэпу і стэпу. Мерапрыемствы па падтрыманні ўрадлівасці глеб лесастэпу і стэпу.

### **Тэма 3.6. Глебы пустыні суббарэальнага поясу. Глебы горных вобласцей**

Глебы паўпустыні і пустыні. Плошча паўпустыні і пустыні. Прывродныя ўмовы: клімат, рэльеф, глебаўтваральныя працэсы, расліннасць. Асаблівасці глебаўтварэння. Бурыя паўпустынныя глебы. Будова глебавага профілю, асаблівасці іх распаўсюджання. Шэра-бурыя глебы пустыні. Класіфікацыя, будова, уласцівасці і выкарыстанне. Такыры і такырападобныя глебы. Асноўныя прыкметы. Класіфікацыя такыраў, уласцівасці, будова і выкарыстанне. Глебы горных вобласцей. Распаўсюджанне горных вобласцей. Асаблівасці кліматычных умоў у горнай мясцовасці. Інверсія і інтэрферэнцыя глебавых зон. Глебаўтваральныя пароды. Асноўныя

заканамернасці вертыкальнай занальнасці. Асаблівасці выкарыстання горных глеб.

### **Тэма 3.7. Глебы субтропікаў і тропікаў**

Межы і плошча субтропічнага і трапічнага поясаў. Асноўныя глебаўтваральныя працэсы. Субтропічная і трапічная ферралітызацыя, карычневазёмаўтварэнне, шэрразёмаўтварэнне, злітаўтварэнне, лацерытызацыя. Вільготныя лясныя, засушлівыя, паўпустынныя і пустынныя вобласці субтропікаў і тропікаў. Жаўтазёмы, чырваназёмы і чырванавата-чорныя глебы вільготных лясных вобласцей, чырвона-бурыя і чорныя злітныя глебы. Карычневыя, шэра-карыйчневыя і чорныя глебы засушлівых ксерафітна-лясных і хмызнякова-стэпавых вобласцей. Шэрразёмы субтропічных і трапічных паўпустынных і пустынных вобласцей. Уласцівасці і выкарыстанне глеб субтропікаў і тропікаў.

### **Тэма 3.8. Засоленныя глебы**

Геаграфічнае распаўсюджанне. Паходжанне лёгкарастваральных соляў у глебах. Саланчакі, саланцы і соладзі, будова глебавага профілю і ўласцівасці. Мелірацыя саланчакоў і саландоў. Выкарыстанне засоленых глеб.

### **Тэма 3.9. Глебы рачных поймаў**

Распаўсюджанне поймаў. Поймавы і алювіяльны працэсы. Асаблівасці алювіяльных глебаўтваральних парод. Будова поймы. Класіфікацыя глеб поймы, будова глебавага профілю, уласцівасці і выкарыстанне.

## **РАЗДЗЕЛ 4. ВЫВУЧЭННЕ, АЦЭНЬВАННЕ І АХОВА ГЛЕБ**

### **Тэма 4.1. Даследаванне глеб. Глебавыя карты. Банітаванне і эканамічнае ацэнка глеб**

Глебавыя карты і іх прызначэнне. Этапы работ па састаўленні глебавай карты. Выкарыстанне глебавых карт у розных гаспадарках. Састаўленне картаграм і картасхем. Кароткая гісторычная даведка аб банітаванні глеб. Асноўныя прынцыпы пабудовы банітаваных шкалаў. Выкарыстанне глебава-банітаваных шкалаў. Адкрытая і закрытая шкалы. Эканамічнае ацэнка глеб.

### **Тэма 4.2. Групіроўка глеб. Глебава-тыпалагічныя групы**

Групіроўка лясных і сельскагаспадарчых глеб. Глебава-тыпалагічныя групы і прынцып іх састаўлення. Залежнасць прадуктыўнасці насаджэнняў і іх саставу ад глебаўтваральнага працэсу, грануламетрычнага складу, хімічнага саставу і вільготнасці глебы. Уплыў ўрадлівасці глебы на фарміраванне жывога наглебавага покрыва. Улік паходжання глебаўтваральных парод пры састаўленні глебава-тыпалагічных груп. Вылучэнне глебава-тыпалагічных груп на картографічным матэрыяле. Антрапагенна-пераўтвораныя глебы і іх класіфікацыя.

### **Тэма 4.3. Эрозія і забруджванне глеб. Урадлівасць глеб**

Эрозія глеб. Віды эрозії. Паверхневая і лінейная эрозії. Водная, ветравая і прамысловая эрозії. Шкода ад эрозії. Мерапрыемсты па ахове глеб ад эрозії. Прыёмы апрацоўкі глебы па прадухіленні водной і ветравой эрозії. Уяўленне аб урадлівасці як аб найважнейшай уласцівасці глебы. Асноўныя паказчыкі ўрадлівасці глебы: працягласць гумусавых гарызонтаў, склад глеб, патэнцыяльны запас і ўтрыманне рухомых формаў элементаў жыўлення раслін, грануламетрычны склад, вадна-паветраны рэжым. Віды ўрадлівасці глебы: эфектыўная, патэнцыяльная, эканамічная і штучная. Прычыны зніжэння ўрадлівасці глебы. Шляхі паляпшэння ўрадлівасці глеб.

## **РАЗДЗЕЛ 5. АСНОВЫ АГРАХІМІІ**

### **Тэма 5.1. Гісторыя развіцця, метады і задачы аграхіміі**

Аграхімія як наука пра ўзаемадзеянне раслін, глебы і ўгнаенняў. Гісторыя развіцця аграхіміі. Агульныя задачы аграхіміі. Гістарычная паслядоўнасць развіцця аграхімічных даследаванняў. Значэнне і сусветная вытворчасць угнаенняў.

### **Тэма 5.2. Роля хімічных элементаў у жыцці раслін**

Склад раслін. Сухое рэчыва раслін і яго кампаненты. Хімічныя элементы ў складзе раслін, іх агульны ўдзел і уздзеянне на ўнутраныя працэсы раслін. Вынас раслінамі мінеральных кампанентаў глебы.

### **Тэма 5.3. Жыўленне раслін**

Функцыі вады ў жыцці раслін. Паветранае і каранёвае жыўленне. Механізмы каранёвага жыўлення раслін. Выбарчае паглынанне іёнаў раслінамі, фізілагічная рэакцыя. Уздзеянне ўмоў навакольнага асяроддзя на паглынанне раслінамі элементаў жыўлення. Жыўленне раслін у розныя перыяды росту.

### **Тэма 5.4. Апрацоўка глебы**

Сістэма апрацоўкі глебы. Задачы і значэнне апрацоўкі глебы. Асноўныя прыёмы апрацоўкі глебы. Узворванне з пераварочваннем і без пераварочвання пласта. Узворванне без пераварочвання пласта і яго значэнне ў барацьбе з ветравой і водной эрозіямі. Спосабы паверхневай апрацоўкі глебы: лушчэнне, культывацыя, баранаванне, прыкачванне, шчыляванне, лункаванне і інш. Спецыяльныя прыёмы апрацоўкі глебы. Тэрміны апрацоўкі глебы. Уяўленне аб спеласці глебы. Зяблівая апрацоўка глебы. Мінімальная апрацоўка глебы.

### **Тэма 5.5. Арганічныя ўгнаенні**

Віды арганічных ўгнаенняў. Арганічныя, арганамінеральныя, зялёныя ўгнаенні. Сучасныя погляды на жыўленне раслін. Нормы і спосабы ўніяснення арганічных угнаенняў. Асаблівасці прымянення угнаенняў ў пітомніках.

**Тэма 5.6. Мінеральныя і бактэрыйяльныя ўдабрэнні.  
Мікрайдабрэнні**

Віды мінеральних і бактэрыйяльных удабрэнняў. Мікрайдабрэнні. Нормы і спосабы ўнясення. Асаблівасці прымянення мінеральних удабрэнняў у пітомніках.

**Тэма 5.7. Субстраты і асаблівасці вырошчвання раслін у цяпліцах**

Віды субстратаў. Асновы для іх прыгатавання. Нормы і спосабы ўнясення мінеральных удабрэнняў у субстраты. Захоўванне субстратаў. Віды цяпліц. Мікракліматычныя ўмовы ў цяпліцах.

**Тэма 5.8. Севазвароты і іх класіфікацыя. Папары.Пустазелле**

Навуковыя асновы севазвароту. Класіфікацыя севазваротаў. Адметныя прыкметы севазваротаў (парадак чаргавання культур, колькасць палёў, працягласць ратацыі). Палявыя, кармавыя і спецыяльныя севазвароты. Папары і іх класіфікацыя. Эфектыўнасць чистых і занятых папараў. Ранні, чорны, кулісны папары і іх прызначэнне. Сідэральны папар. Паняцце аб пустазеллі. Шкода ад пустазелля. Біялагічныя асаблівасці пустазелля. Папераджальная і знішчальная меры барацьбы з пустазеллем. Хімічныя, агратэхнічныя меры барацьбы з пустазеллем. Прымяненне гербіцыдаў.

## ІНФАРМАЦЫЙНА–МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

### **Рэкамендацыі па арганізацыі навучальнага працэсу**

Выкладанне дысцыпліны «Глебазнаўства з асновамі аграхіміі» рэкамендуеца праводзіць з выкарыстаннем матэрыялаў электроннага вучэбна-метадычнага комплексу па аднайменнай дысцыпліне і сучасных адукатычных тэхналогій. Пры чытанні лекцыі рэкамендуеца выкарыстоўваць мультымедыйныя сродкі, якія дазваляюць павысіць інфарматыўнасць лекцыі, відавочнасць навучання і спрыяюць лепшаму засваенню матэрыялу. Лабараторныя заняткі неабходна праводзіць у спецыялізаванай лабараторыі, абсталяванай сучаснымі прыборамі і сродкамі для вызначэння грануламетрычнага складу, кіслотнасці, асноўных элементаў жыўлення раслін і іншымі прыборамі і абсталяваннем. Пры правядзенні лабараторных работ могуць вырашацца задачы даследчага характару з мэтай актывізацыі пазнавальной дзейнасці і выкананні навукова-даследчай работы.

### **Прыкладны пералік тэм лабараторных заняткаў**

1	Вызначэнне горных і глебаўтваральных парод
2	Вызначэнне мінералаў
3	Вызначэнне грануламетрычнага складу глебы паявымі метадамі
4	Вызначэнне грануламетрычнага складу глебы лабараторнымі метадамі
5	Вызначэнне актуальнай кіслотнасці
6	Вызначэнне абменнай і гідралітычнай кіслотнасці. Разлік нормы ўнясення вапны ў глебу
7	Вызначэнне ўтрымання гумусу ў глебе
8	Вызначэнне абменнага кальцыю і магнію
9	Вызначэнне рухомай фосфарнай кіслаты і жалеза
10	Вызначэнне абменнага калію
11	Вызначэнне ўтрымання азоту ў глебе
12	Вызначэнне шчыльнасці, шчыльнасці цвердай фазы глебы і вылічэнне порыстасці
13	Вызначэнне вільготнасці і максімальнай гіграскопічнасці глебы
14	Вызначэнне водаўтрымліваючай здольнасці глебы
15	Вывучэнне марфалагічных прыкмет глебы па маналітах і фотаздымках і адлюстрраванне іх на малюнках
16	Вызначэнне мінеральных удобрэнняў. Разлік нормы ўнясення ўдобрэнняў
17	Вызначэнне і кароткая харектарыстыка найбольш распаўсюджаных відаў пустазелля

## Прыкладны пералік тэм практычных заняткаў

1	Карысныя выкапні на тэрыторыі Беларусі
2	Глебаўваральныя пароды на Беларусі і іх распаўсядженне
3	Глебаўваральныя працэсы і марфалагічныя прыкметы глеб Беларусі
4	Глебавая карта Беларусі. Глебавыя правінцыі, вобласці, раёны і іх кароткая характарыстыка
5	Тарфяна-балотныя глебы Беларусі, класіфікацыя і характарыстыка
6	Антрапагенна-пераўтвораныя глебы
7	Мінеральныя удабрэнні, іх вытворчасць на Беларусі і асаблівасці прымянення
8	Азотназапашванне і фарміраванне азотнага фонду ў глебе

## Рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы студэнтаў

Аўдыторная самастойная работа па дысцыпліне выконваецца на вучэбных занятиях пад непасрэдным кіраўніцтвам выкладчыка і па яго заданні. Пазааўдыторная самастойная работа выконваецца студэнтам па заданні выкладчыка, але без яго непасрэднага ўдзелу. Студэнты фарміруюць і засвойваюць змест канспекта лекцый на базе рэкамендаванай лектарам вучэбнай літаратуры, уключаючы інфармацыйныя адукатыўныя рэсурсы (электронныя падручнікі, электронныя бібліятэкі і інш.); пішуць рефераты па заданні выкладчыка; рыхтуюцца да лабараторных прац і практычных заданняў, вядуць іх афармленне; выконваюць мікрадаследаванні на аснове ўласных назіранняў; выконваюць дамашнія заданні ў выглядзе стварэння презентацый па практычных занятиях; ажыццяўляюць камп'ютарныя бягучы самакантроль паспяховасці на базе электронных навучальных тэстаў.

## Дыягностика кампетэнцый студэнтаў

Для атэстациі студэнтаў з мэтай высвялення іх ведаў па этапных і канчатковым патрабаванням адукатыўнай праграмы рэкамендуеца розныя ацэначныя сродкі. Для дыягностикі кампетэнцый рэкамендуеца выкарыстоўваць вусную, пісьмовую, вусна-пісьмовую і тэхнічную формы. З вуснай формы мэтазгодна прымяняць такія віды кантролю ведаў, як сумоўе і даклады студэнтаў на канферэнцыях; з пісьмовай формы – кантрольныя апытацьці, кантрольныя работы, справаздачы па навуковадаследчай работе, публікацыю тэзісаў дакладаў і артыкулаў; з вусна-пісьмовай формы – справаздачы па лабараторных работах з іх вуснай абаронай, экзамен; з тэхнічнай формы – электронныя тэсты.

Прамежкавы контроль праводзіцца пасля выкладу тэарэтычнага матэрыялу па адпаведнай частцы. Выніковы контроль рэкамендуеца ажыццяўляць шляхам правядзення іспыту па дысцыпліне. У мэтах стымулювання пазнавальнай і творчай актыўнасці, арганізацыі рытмічнай

працы студэнтаў на працягу семестра рэкамендуецца выкарыстанне модульна-рэйтынгавай сістэмы адзнакі ведаў.

### **Пералік тэм рэфератаў**

1. Жыццёвы і навуковы шлях вядомых глебазнаўцаў Беларусі.
2. Характарыстыка глеб асобых ляскасаў, лясніцтваў.
3. Аграруды Беларусі і іх выкарыстанне.
4. Глебаўтваральныя пароды Беларусі па паходжанні і их характарыстыка.
5. Глебы гарадоў і населеных мясцін.

## СПІС РЭКАЕМНДУЕМАЙ ЛІТАРАТУРЫ

### АСНОЎНАЯ

1. Электронный учебно-методический комплекс «Почвоведение с основами земледелия» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dist.belstu.by/course/view.php?id=392> Дата доступа: 17.12.2021.
2. Основы геологии Беларуси // Под общ. ред. А.С. Махнача, Р.Г. Гарецкого, А.В. Матвеева, Я.И. Аношко. – Минск, ИГН НАНБ, 2004. – 392 с.
3. Соколовский И.В. Почвоведение: учеб. пособие для студентов специальностей «Лесное хозяйство», «Садово-парковое строительство». / И. В. Соколовский. – Минск: БГТУ, 2005. – 330 с.
4. Соколовский И.В. Основы земледелия: пособие для студентов специальностей 1-75 01 01 «Лесное хозяйство», 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство» / И. В. Соколовский, В. Н. Босак. – Минск: БГТУ, 2012. – 137 с.
5. Соколовский И.В. Атлас морфологических признаков лесных почв Беларуси: справочное издание. /И. В. Соколовский, А. В. Юрения. – Минск: Ред. журнала “Лесное и охотничье хозяйство”, 2013. – 136 с.: ил.
6. Соколовский, И.В. Практикум по почвоведению с основами земледелия / И. В. Соколовский, А. А. Домасевич, А. В. Юрения. – Минск: БГТУ, 2016. – 184 с.

### ДАДАТКОВАЯ

7. Аношко В.С. География почв с основами почвоведения: учебник : (с приложением CD) / В. С. Аношко, Н. К. Чертко ; под ред. В. С. Аношко. – 2-е изд., перераб. и доп.- Минск: БГУ, 2011. – 271 с. : ил. + 1 электрон. диск. – (Классическое университетское издание).
8. Аношко В.С. История и методология почвоведения: учеб. пособие / В. С. Аношко. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 269 с. : ил.
9. Агрохимические методы исследования почв: руководство / Под ред. А. В. Соколова и др. – М.: Наука, 1975. – 656 с.
10. Белковский В.И. Агрономические и экономические основы рационального использования торфяных почв Беларуси / В. И. Белковский, А. С. Мееровский (Монография). – Минск: БГЭУ, 2001. – 180 с.
11. Геаграфія глеб з асновамі глебазнаўства: Падручнік для студэнтаў геагр. спец. выш. навуч. устаноў / Пад рэд. В. С. Аношкі і др. – Мн.: БДУ, 2000. – 329 с.
12. Докучаев В.В. Русский чернозем. Избр. соч. // В. В. Докучаев. – М.: Гос. изд-во с.-х. лит., 1948. – Т. 1. – 480 с.
13. Зонн С.В. Тропическое почвоведение. Учеб. пособие. / С. В. Зонн. – М.: Изд-во УДН, 1986. – 400 с.
14. Карпачевский Л.О. Лес и лесные почвы. / Л. О. Карпачевский. – М.:

- Лесн. пром-сть, 1981. – 264 с.
15. Клебанович Н.В. Известкование почв Беларуси / Н. В. Клебанович, Г. В. Василюк. – Минск.: Изд-во БГУ, 2003. – 322 с.
16. Орлов Д.С. Химия почв. Учеб. пособие. / Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И. – М.: Высшая школа, 2005. – 558 с.
17. Почвоведение. / Под ред. И. С. Кауричева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 719 с.
18. Почвы Белорусской ССР. / Под ред. Т. Н. Кулаковской, П. П. Рогового, Н. И. Смеяна. – Минск: Ураджай, 1974. – 328 с.
19. Полевое исследование и картографирование почв БССР. (Методические указания). /Под. ред. Н. И. Смеяна, Т. Н. Пучкаревой, Г. А. Ржеутской. – Минск: Ураджай, 1990. – 221 с.
20. Смеян Н.И. Классификация, диагностика и систематический список почв Беларуси / Н. И. Смеян, Г. С. Цытрон. – Минск: РУП « Институт почвоведения и агрохимии», 2007. – 220 с.
21. Тайт III. Р. Органическое вещество почвы (Перевод с Английского О.Д. Масловой, Д.С. Орлова). – М.: Мир, 1991. – 399 с.
22. Юрения, А. В. Рабочая тетрадь для лабораторных работ по дисциплине почвоведение с основами земледелия / А. В. Юрения, И. В. Соколовский. – Минск: БГТУ, 2018. – 48 с.
23. Вильдфлуш И.Р. и др. Агрохимия: учебное пособие. – Минск: РИПО, 2011. – 300 с.
24. Ягодин, Б. А. Агрохимия / Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. Кобзаренко. / Под ред. Б. А. Ягодина. – Москва: Колос, 2002. – 582 с.
25. Савушкина, И. Г. Особенности агротехники зеленого строительства в Крыму / И. Г. Савушкина. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». – Симферополь, 2020. – 101 с.